

ПАДРАБЯЗНА — АБ ГАНДЛІ

Адбылася тэлефонная размова прэзідэнтаў Беларусі і Азербайджана Аляксандра Лукашэнкі і Ільхама Аліева, паведамліў прэс-службе беларускага лідара.

У кантэксце абмеркавання стану і перспектывы двухбаковых адносін кіраўнікі дзяржаў пацвердзілі іх стратэгічны характар, адзначыўшы, што ўзаемадзеянне дзвюх краін заўсёды выбудовалася ў духу дружбы і ўзаемаразумення.

Падрабязней прэзідэнты спыніліся на супрацоўніцтве ў гандлёва-эканамічнай сферы, выказаўшы гатоўнасць значна актывізаваць узаемны гандаль. Размова ішла ў тым ліку аб вытворчай кааперацыі. Беларускі бок, у прыватнасці, гатовы разгледзець магчымасць разгортвання сумесных вытворчасцяў у Азербайджане па ўсіх напрамках узаемадзеяння з выходам у перспектыве з агульнай прадукцыяй на рынкі трэціх краін.

АСАБЛІВАЯ КАШТОЎНАСЦЬ ІНФАРМАЦЫІ

Сродкі масавай інфармацыі краіны павінны нарошчваць нацыянальны кантэнт у інфармацыйнай прасторы

Пра гэта заявіла міністр інфармацыі Лілія АНАНІЧ на пашыраным пасяджэнні калегіі галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінгарвыканкама, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«У Беларусі дастаткова інфармацыйных крыніц: больш за паўтары тысячы нацыянальных друкаваных СМІ, распаўсюджваецца звыш 200 замежных тэлеканалаў, у кіёсках «Саюздрука» па падпісцы даступна больш як 4 тысячы замежных перыядычных выданняў. Таму неабходна, у тым ліку рэгіянальным СМІ, нарошчваць нацыянальны кантэнт у інфармацыйнай прасторы», — сказала Лілія Ананіч. Паводле яе слоў, у сучасным свеце нельга недаацэньваць ролю і значэнне СМІ. «Сёння асаблівую каштоўнасць набывае апэратыўная і дакладная інфармацыя, шчырая размова з людзьмі. У гэтым заключаюцца галоўныя задачы работы ўсіх нас — прадстаўнікоў сфер культуры, ідэалогіі, моладзі», — звярнула ўвагу кіраўнік ведамства.

РЭГІСТРАЦЫЯ ПА «ЭЛЕКТРОНЦЫ»

Сёлета ў першым паўгоддзі Дзяржаўны камітэт па маёмасці плануе падрыхтаваць прапановы па змяненні Закона аб дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці

Аб гэтым паведаміў старшыня Дзяржкаммаёмасці Андрэй ГАЕЎ. Паводле яго слоў, цяпер спецыялісты камітэта рыхтуюць адпаведны законапраект. Новаўвядзенні будуць звязаны з напрацоўкамі па электронным дакументаабароце, з магчымасцю вызначэння шырокага кола аўтарызаваных пасярэднікаў. Менавіта ў гэтых аўтарызаваных структурах, пасля адпаведнага звароту, кліенты змогуць атрымліваць гатовыя дакументы ўжо і без дадатковага наведвання падраздзяленняў Дзяржкаммаёмасці.

А потым далейшае ўкараненне электроннага дакументаабароту пачне максімальна выіскаць папяровую сістэму ў межах камітэта, лічыць Андрэй Гаеў. «Сёння мы развіваем магчымасць дзяржаўнай рэгістрацыі маёмасці ў электронным выглядзе. Цяпер тыя, у каго ёсць электронны лічбавы подпіс, могуць звяртацца па ажыццяўленне рэгістрацыйных дзеянняў, і ў гэтым выпадку не трэба выходзіць з офіса або дома», — удакладніў сітуацыю старшыня Дзяржкаммаёмасці.

Холдынг дзяржаўнай маёмасці

Цяпер спецыялістамі камітэта дапрацоўваецца Канцэпцыя кіравання дзяржаўнай маёмасцю, якую плануецца зацвердзіць да канца 2016 года, паведаміў першы намеснік старшыні Дзяржкаммаёмасці Беларусі Аляксей ВАСІЛЬЕЎ.

«Самі дапрацоўкі будуць нязначныя, таму гэты дакумент абавязкова да канца года павінен быць зацверджаны», — падкрэсліў Аляксей Васільеў.

Ён нагадаў, што першапачаткова канцэпцыя прадугледжвала стварэнне ўнітарнага прадпрыемства па рэспубліканскай уласнасці ў Дзяржкаммаёмасці і па камунальнай уласнасці — у камунальных арганізацыях. Але каб не сутыкаліся інтарэсы рэспубліканскіх і камунальных органаў, цяпер эксперты Дзяржкаммаёмасці прапнуюць стварыць акцыянернае таварыства на базе камітэта, куды ўвойдуць і камунальныя ўнітарныя прадпрыемствы. «Атрымаецца холдынговая структура, дзе будуць улічаны інтарэсы і абласных камунальных службаў, і рэспубліканскіх органаў», — удакладняюць сваю пазіцыю ў камітэце.

Аптымізацыя межаў

усіх раёнаў зойме тры гады

Наступным маштабным праектам камітэта стане аптымізацыя межаў усіх раёнаў краіны да 2019 года, паведаміў Андрэй Гаеў. Ён нагадаў, што летась эксперты камітэта завяршылі пілотны праект па аптымізацыі межаў у Смалевіцкім раёне. Плануецца, што сёлета будзе наведзены парадак з межамі ўсіх раёнаў Мінскай вобласці, а да 2019 года падобная аптымізацыя будзе праведзена па ўсёй краіне. Паводле слоў старшыні Дзяржкаммаёмасці, у Смалевічах зменны закранулі каля 40% працягласці раёна. «У выніку тэрыторыя раёна зменшылася на 52 гектары», — адзначыў ён. Андрэй Гаеў растлумачыў, што неабходнасць такой работы наспела ўжо даўно. Межы адміністрацыйных адзінак вызначаліся досыць даўно, многія — у сярэдзіне мінулага стагоддзя. Зараз ёсць сітуацыі, калі шэраг межаў праходзіць пасярэдзіне поля або лесу. Гэта не зусім лагічна, таму цяпер спецыялісты пачнуць «прывязваць» межы да цвёрдых контураў — дарог ці ліній электраперадачы.

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

■ Парламенцкі дзённік

УДАСКАНАЛІЦЬ ВЯДЗЕННЕ СТАТЫСТЫКІ І ПАКАРАЦЬ НЕПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ ПАДАТКАЎ

Дэпутаты абмяркоўваюць законапраекты да веснавой сесіі

На пашыраным пасяджэнні Пастаянная камісія Палаты прадстаўнікоў па бюджэце і фінансах разгледзела два законапраекты, што ўносяць змяненні і дапаўненні ў некаторыя законы па пытаннях дзяржаўнай статystыкі і ў Закон «Аб дэклараванні фізічных асобаў даходаў і маёмасці». Гаворачы пра першы законапраект, яго куратар Людміла Ірына Кангро, старшыня Пастаяннай камісіі, выказала думку, што статыстыка — люстэрка эканомікі.

— Як працуе эканоміка, адлюстроўваецца ў статыстычных звестках, — аргументавала парламентарый.

На абмеркаванне законапраекта, які тычыцца дзяржаўнай статыстыкі, былі запрошаны прадстаўнікі Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Першы намеснік старшыні гэтага ведамства Ірына Кангро расказала, што ў нашай краіне двойчы прысутнічала місія спецыялістаў-статыстыкаў з розных краін, перш за ўсё з еўрапейскіх — Вялікабрытаніі, Германіі, Швейцарыі.

— Калі зыходзіць з міжнароднай практыкі, нацыянальная статыстычная сістэма любой краіны можа ініцыяваць правядзенне глабальнай ацэнкі для таго, каб эксперты маглі вызначыць, ці адпавядае вядзенне статыстыкі ў краіне тым прынцыпам і падыходам, тым стандартам, якія ёсць у галіне статыстычнай дзейнасці, — патлумачыла Ірына Кангро. — Гэта стандарты адпаведнай камісіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і ў пэўнай ступені — Еўрапейскага саюза.

У адказ на пытанне Людмілы Дабрынінай пра ацэнку, якую дадлі нашай статыстычнай сістэме замежныя экспер-

ты, прадстаўніца Нацыянальнага статыстычнага камітэта паведаміла, што характарыстыка была добрай.

— Арганізацыя вядзення статыстыкі ў нашай краіне забяспечвае выкананне стандартаў, што існуюць у гэтай галіне, — паведаміла Ірына Кангро. — Якасць афіцыйнай статыстычнай інфармацыі дастаткова высокая. Разам з тым спецыялісты пры падрыхтоўцы справаздачы выпрацавалі шэраг рэкамендацый, каб дазволіць нашай нацыянальнай статыстычнай сістэме і надалей развівацца ў збліжэнні з міжнароднымі стандартамі.

Сёння ў краіне вытворцамі афіцыйнай статыстыкі з'яўляюцца больш за 20 дзяржаўных органаў — гэта і Нацыянальны банк, і Міністэрства фінансаў, і Дзяржмаёмасць, і Міністэрства адукацыі, і Міністэрства аховы здароўя... Адной з рэкамендацый ад групы міжнародных экспертаў стала ўзмацненне ролі кантралюючага органа ў сферы статыстыкі.

У цэлым жа мэта законапраекта аб статыстыцы — забеспячэнне ўсіх карыстальнікаў — ад органаў улады да фізічных асоб — якаснай і дакладнай афіцыйнай інфармацыяй.

Што тычыцца дакумента, які ўносіць змяненні і дапаўненні ў Закон «Аб дэклараванні фізічных асобаў даходаў і маёмасці», то трэба сказаць: пералік нерухомай маёмасці, абавязковай для дэкларавання, дапоўніўся машына-месцам.

— Цяпер у маёмасць, якая падлягае ўліку, уключаю і машына-месца — раней гэтага не было, — патлумачыў журналістам дэпутат Валерый БАРАДЗЕНЯ, член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах. — Калі гэты аб'ект там з'явіўся, то адпаведна, яго ўключылі і ў гэты

праект закона. Мы ведаем, што ў Мінску, іншых буйных гарадах машына-месца можа мець дастаткова высокі кошт.

У цэлым жа, па меркаванні дэпутата, Закон «Аб дэклараванні фізічных асобаў даходаў і маёмасці» чакаюць дастаткова істотныя змены.

— Нарматыўны акт будзе рэгуляваць тыя сітуацыі, калі ў падатковай інспекцыі, іншых органаў узнікнуць падазрэнні, што ў чалавека выдаткі значна вышэйшыя за даходы. Устаноўлены дакладны тэрмін — 30 дзён, — на працягу якога чалавеку даецца магчымасць самастойна патлумачыць, чаму ў яго такія разыходжанні.

Калі чалавек не патлумачыў падатковым службам на працягу гэтага часу, адкуль узяў «лішнія» грошы, або даў няпоўныя тлумачэнні, то ён павінен будзе заплаціць падатак у 16%.

— Гэта правільны шлях, — лічыць парламентарый, — ва ўсім свеце так і робіцца — калі ў чалавека выдаткі значна перавышаюць даходы, калі ён набывае некалькі машын, кватэру, некалькі машына-месцаў, не маючы адпаведных даходаў, то дзяржава просіць яго патлумачыць, як так атрымалася.

Святлана ШАЎЧЭНКА, намеснік міністра па падатках і зборах, якая таксама прыняла ўдзел у пасяджэнні камісіі, паведаміла, што ў мінулым годзе падатковыя органы нашай краіны спagnaлі 44 млрд беларускіх рублёў з грамадзян, у якіх выдаткі былі большыя за даходы.

— Праведзена 12 тысяч праверак, парушэнні выяўлены ў 5 тысяч чалавек, — расказала Святлана Шаўчэнка. Надзея ЮШКЕВІЧ. yushkevich@zviazda.by

■ Тры пытанні да ўлады

ЯК РАЗВІВАЕЦЦА САЦЫЯЛЬНАЯ СФЕРА ГОРАДА АТАМШЧЫКАЎ?



На пытанні карэспандэнта «Звязды» адказвае старшыня Астравецкага райвыканкама, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Адам КАВАЛЬКА.

— Не паспеем азірнуцца, а першая чарга Беларускай АЭС будзе ўведзена ў эксплуатацыю. Ці не адстае ад вытворчай сацыяльная сфера ў Астраўцы, што ў гэтым кірунку зроблена і якія аб'екты з'явіцца ў перспектыве?

— Да 2020 года колькасць жыхароў ў горадзе павінна павялічыцца прыкладна ўтвая — да 25 тысяч чалавек. З улікам іх патрэбнасцяў і развіваем сацыяльную сферу. Летась сетка ўстановаў адукацыі папоўнілася гімназіяй і дзіцячым садкам, зараз будуюцца новы лячэбны корпус раённай бальніцы. За сродкі абласнога бюджэту нядаўна пабудавалі дом сямейнага тыпу, дзе справіла ўваходзіны шматдзетная сям'я. А ў супрацоўніках прадстаўніцтва Белдзяржстраха па Астравецкім раёне з'явіліся новыя службовыя памяшканні.

У планах на бягучы год — будаўніцтва ў гарадскім мікрараёне № 2 дзіцячага сада, а таксама фізкультурна-аздараўленчага комплексу з плавальным басейнам. Згодна з даручэннем кіраўніка дзяржавы, дадзеным падчас яго візіту ў Астравец, прапрацоўваем пытанне будаўніцтва ў горадзе стадыёна. Дарэчы, разлік

не толькі на грошы Дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы. Напрыклад, на рамонт сярэдняй школы № 1 у райцэнтры плануем прыцягнуць сродкі Сусветнага банка развіцця.

— Зразумела, што прадпрыемства, установа не будуць паспяховымі без кампетэнтных спецыялістаў. Што робіцца, каб забяспечыць сацыяльную сферу належным кадравым патэнцыялам?

— Вельмі прыемна, што за апошнія тры гады на Астравеччыну прыбылі, каб пачаць свой працоўны шлях, 409 маладых спецыялістаў. У тым ліку летась — 202, сярод якіх 86 — менавіта ў сацыяльную сферу. Сёлета на працу ва ўстановы адукацыі, аховы здароўя, культуры і іншыя чакаем яшчэ 88 выпускнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў.

Хачу адзначыць, што мы шмат робім для замацавання маладых спецыялістаў на першым рабочым мес-

цы. Напрыклад, тыя з іх, хто прыбыў у раён на работу па размеркаванні не па месцы жыхарства бацькоў, могуць, згодна з прэзідэнцкім Указам, атрымаць ільготны крэдыт на набыццё хатняй маёмасці і тавараў першай неабходнасці. Гэтым правам за апошнія тры гады скарысталіся 44 маладыя спецыялісты. Акрамя таго, у калектывах дагаворах прадпрыемстваў і арганізацый прадугледжваюць меры матэрыяльнай падтрымкі моладзі — пры ўступленні ў шлюб, нараджэнні дзіцяці.

Але галоўнае для маладога спецыяліста — гэта дах над галавой. У гэтым пытанні ў нас ёсць свае напрацоўкі. Напрыклад, сёлета райвыканкам прыняў рашэнне перадаць былы будынак Белдзяржстраха на баланс раённай бальніцы. Зараз там завяршаюць рамонт з пераабсталяваннем пад інтэрнат, хтосьці ўжо нават засяліўся. Другі прыклад — у аграгарадку Варняны. На вольных плошчах у былым будынку вучэбна-вытворчага камбіната арганізавалі інтэрнат для работнікаў адукацыі, дзе могуць пражываць дванаццаць, а пры неабходнасці і больш маладых спецыялістаў.

І яшчэ. У канцы 2015-га як навагодні падарунак для ўсіх спецыялістаў сацыяльна-культурнага комплексу раёна падпісаны Указ № 524 Прэзідэнта Беларусі, які дае падставу для выдзялення жылля з фонду РУП «БелАЭС» педагогам,

медыкам, спартсменам і работнікам культуры.

— Ці зацікаўлены інвестары ў будаўніцтве ў горадзе атамшчыкаў сацыяльных аб'ектаў?

— Лічу, што ў нашым раёне створаны спрыяльныя ўмовы для развіцця малага і сярэдняга бізнесу. І многія дзелавыя людзі гэтым ужо скарысталіся. Напрыклад, дзякуючы інвестыцыям турэцкай кампаніі ў Астраўцы будуць гасцініцу. У міжнародным пагранічным пункце пропуску «Катлоўка» з'явілася аўтазаправачная станцыя, у планах — будаўніцтва станікі і станцыі тэхаслугоўвання аўтамабіляў, гатэля. Адкрытае акцыянернае таварыства «Гроднажылбуд» плануе пабудоваць дом з далейшым продажам у ім кватэр.

Варта адзначыць, што інвестараў найбольш цікавяць гандлёвыя аб'екты. Пры гэтым ад буйных сеткавых кампаній не адстаюць і нашы мясцовыя інвестары. Прыкладом можа служыць комплекс «Талер», дзе пляцёра астравецкіх прадпрыемальнікаў на плошчы больш за 1000 квадратных метраў арганізавалі 15 гандлёвых аб'ектаў. Добра зразумеў выгады інвеставання ў Астраўцы і Ашмянскія мясакамбінаты. Гэтае прадпрыемства ўжо прадстаўлена ў нас кавярняй і шэрагам крамаў як у старым горадзе, так і ў новых мікрараёнах.

Барыс ПРАКОПЧЫК.